


Амаль
пяцісотгадовую
«Біблію»
Францыска
Скарыны,
якую да
нядаўняга
часу з 1527 года
не гаратала
рука чалавека,
прывезлі
ў Беларусь



Кніга.ру

Доўгая дарога дадому

Сёлетні год багаты на культурныя падзеі. Паспелі адзначыць юбілеі Янкі Купалы, Янкі Брыля, Максіма Танка. Наперадзе – 130-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа. І яшчэ адна круглая дата – 495-годдзе з дня выдання першай кнігі, надрукованай Францыскам Скарынам. Беларускі першадрукар выдаў вялікую колькасць кніг, але, на жаль, на яго радзіме зараз іх толькі дзесяць. Усе яны захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Нават у музеі беларускага кнігадрукавання ў тысячагадовым Полацку, дзе нарадзіўся асьветнік, няма ніводнай. Прыезд яшчэ адзінаццаці выданняў Скарыны ў Мінск – не менш як чуд. Упершыню

дваццаць адна кніга славутага асьветніка экспануецца ў Беларусі на выставе “Францыск Скарына: падарожжа на Радзіму”, што дніамі ўрачыста адкрылася ў галоўной бібліятэцы краіны. Аб tym, як рарытэтныя кнігі з Германіі трапілі на радзіму іх аўтара, даведалася карэспандэнт «НГ».

Доўгая дарога дадому

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сярод адзінаццаці кніг-помнікаў пачэснае месца займае кніга "Быцьё" з гравіраваным тытульным лістом. Далей "адкрываюць" чытачам свае старонкі чатыры кнігі Царстваў са знакамітым партрэтам беларускага першадрукара, знаймым яшчэ з "Буквара". У Беларусі такога партрэта няма ў арыгінале. Вось яна — "Біблія славіка", выдадзеная ў Празе ў 1517 годзе. Зараз, калі кніга раскрыла свае старонкі для навукоўцаў і даследчыкаў, складана ўявіць, што рука чалавека не кранала іх з 1527 года, калі рэдкі экзэмпляр належыў выбітнаму тэолагу і дзеячу Рэфармацыі ў Сілезіі Іагану Хесу. Мабыць, таму кніга так добра захавалася. Нядайна кніжныя шэдэўры былі ў Кракаве, у Ягелонскім універсітэце. А зараз на некалькі тыдняў прыехалі "пагасці" у Беларусь.

А началося ўсё ў 2003 годзе, калі ў Германіі быў абвешчаны Год Бібліі, рассказае Маціяс Венцэль, дырэктар Верхнялужыцкай навуковай бібліятэкі ў горадзе Гёрліц (Германія). Супрацоўнікі бібліятэкі вырашылі падрыхтаваць выставу выданняў Бібліі са сваіх фондаў. Адабраўшы некалькі асобнікаў часоў Лютера, лонданскую шматмоўную Біблію 1657 года і надрукованую ў 1759 годзе ў Маскве Елізавецкую Біблію, супрацоўнікі пачалі вывучаць старыя рукапісныя каталогі, часткова складзеныя яшчэ ў пачатку XVIII стагоддзя. Адзін з запісаў аб-

вяшчаў: "Біблія славіка, Прага, 1517". Зацкавіўшыся, спецыялісты знялі гэту кнігу з паліцы, палічыўшы яе прывабным і падыходзячым па тэмэ экспанатам, і ўключылі ў экспазіцыю. Па завяршэнні выставы гэтая кніга хутчэй за ўсё адправілася б на ранейшае месца, калі б яе не ўбачыў у вітрыне тэолаг з Гёрліца Петэр Лоберс, які неўзабавіць гадоў працаваў выкладчыкам ва ўніверсітэце ў Санкт-Пецярбургу і валодае царкоўнаславянскай мовай. Ен заявіў аб асаблівай каштоўнасці канвалюта (збору кніг), а потым наладзіў контакт з іншыми прафесарамі, які неадкладна прыехаў у Гёрліц, вывучыў асобнік і, нарешце, падрабязна растлумачыў, якое значэнне мае гэтая знаходка для гісторыі культуры. Потым на канферэнцыі ў Мінску і Сафіі ён паведаміў аб выяўленні гэтага выдання і прайнфармаваў супрацоўнікаў нямецкай бібліятэкі аб выкліканым у СМІ разанансце. Яго навуковы артыкул быў апублікованы ў часопісе гэтай установы сем гадоў таму.

З тых часоў асобнік Бібліі Скарыны ўваходзіць у лік найважнейшых аб'ектаў



бібліятэкі.
**Выданні,
выпушчаныя ва
уласнай друкарні
Францыска Скарыны ў
Празе, прылічвающа да бі-
бліяграфічных рэдкасцяў.**

— Мы ганарымся тым, што змаглі дадаць да вядомых раней 39 канвалютаў выданняў Скарыны яшчэ адзін, саракавы, выяўлены ў нашых фондах, — адзначае Маціяс Венцэль. — Нашу асаблівую радасць выклікае тое, што цяпер канвалют дэманструеца ў Беларусі, на радзіме Францыска Скарыны, і займае пачэснае месца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, а затым будзе прадстаўлены ў Нацыянальным гісторыка-

Кніга.by

Эксклюзіўнае
фота кніжнага
шэдэўра, які
ў сваіх руках
трымаў сам
Францыск
Скарына

культурным
музеем-запаведніку
"Нясвіж" у горадзе,
дзе справу Скарыны
працягнёў Сымон Будны.
Верхнялужыцкая бібліятэ-

ка не мела рэсурсаў для таго, каб ідэнтыфікацыя старадаўніх выданняў на славянскіх мовах, што знаходзяцца ў іх фондах. На дапамогу нямецкім колегам прыйшлі беларускія спецыялісты. Такое супрацоўніцтва вылілася ў сумесны праект Міністэрства культуры Беларусі і Пасольства Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Рэспубліцы Беларусь.

Праз сем дзён арыгіналы ўнікальных выданняў апынуцца па-за межамі Беларусі, аднак застануцца на радзіме першадрукара ў электронным варыянце. Кнігі-шэдэўры алічбавалі ўсяго за 24 гадзіны. Эта — праект дзяржаўнага значэння. Тым больш што 2012 год аў'яўлены ў Беларусі Годам кнігі.

Сапраўды, у кожнай кнігі свой лёс. Колькі яшчэ выданняў Францыска Скарыны захоўваецца ў Маскве, Санкт-Пецярбургу, Цюмені, Адэсе! І колькі яшчэ сюрпризуў рыхтую спадчына Скарыны нашым нашчадкам!